



## ПРА ГЕАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ РАСКАЗВАЕ ГЭТЫ ВЫПУСК

На геалагічным факультэце на-  
мала студэнтў, якія спалучаюць  
выдатную і добрую вучобу з ан-  
тыўнай грамадскай работай.  
НА ЗДЫМКУ: студэнты 4 курса  
Людміла Чуянаўа, Аленна Рама-  
нёнак, Аляксандар Шлітойскі, Міха-  
іл Аўтушак, Валерый Чумак, Та-  
мары Філінскай [злева направа]

Кожны год у красавіку наша краіна адзначае День геолага. Гэта свята няўрміслівых, «зняважыўших гравоў ўтулак», замяніўшых яго на цяжкі рукзак, геалагічны малаток, штурмоўку і цяжкія чаравікі, падбітая трывонімі. Гэта свята тых, хто хатні камфорт, спасу юлікіх гарадоў замяніў на няўтулак бездарожжа, непагадзь, сирый палаткі цяжкага вандрунага жыцця. Гэта свята смелых, моцных, захопленых і ўлюблёных у геалогію, рамантыкаў.

## МЫ—ГЕОЛАГИ!

Што такое геалогія? Хто такі геолаг? Геалогія — адна з ста-  
разытнейшых галін ведаў. Чалавекадобная істота, якая ка-  
лісці вельмі даўно, спусцілася з дрэва і прамовіла: «Я чал-  
век», каб апраўдацца, заівер-  
дзіць сярод акаўлюнага свету  
прынятую на сябе влійную мі-  
сію, перш за ёсё павінна была  
прыцініць сабе на службу гео-  
логію і асноўны абект яе вы-  
вучэння — камень. Камень для  
нашага прашчура быў у прыла-  
дзе, і сродкам абароны, і  
сродкам нападу. Таму мы, не  
перабольшываючы, можам гава-  
рыць, што геалогія нарадзілася  
разам са з'яўлением чалавека,  
без яе ён, відавочна, не вы-  
граб быў бытъ за існаванне. А  
як аbstаць справа раза?

Практычна ролі геалогіі ў жыцці чалавека не змянілася і не зменілася, ён па-ранейшаму знаходзіцца ў поўнай залеж-  
насці ад геалогіі. Нигледзічы на тое, што чалавецтва ўступі-  
ла ў перыяд юбачанага роскві-  
ту навукова-тэхнічнага прагресу, што дазволіў яму асвоіваць  
прасторы космасу, працягнуць у запаветнейшыя тайны будовы  
рэчыва, яно па-ранейшаму,  
правда, на некалькі іншым  
інкасным узоры, знаходзіцца  
у далейшай залежнасці ад при-  
роднага камня, гэта значыць, ад  
геалогіі. Камень і зраз — гэ-  
та прылада працы, прылада аба-  
роны і нападу, сродак існаван-  
ня чалавечага грамадства. Пра-  
да, не сам камень, як фізічнае  
цела, і як хімічны састаў або  
точкі фізічных уласцівасці, але  
сутнасць ад гэтага не міняецца.  
Геалогія «акружае» нас пасюдом.  
Што такое тэрмадзернай  
зорб або энергетыка? Кацэн-  
трап геалогіі і чалавечага генія.  
Што такое ракета (касмічная  
або балістичная)? Згустак  
геалогіі і чалавечага разуму. А  
наши цудоўныя гарады і вёскі,  
наш быт, наш камфорт? Такса-  
ма суцэльнай геалогіі. Нават  
такі наддэйныя речы, як вада  
і соль, — гэта ж таксама гео-  
логія. У звычайнай цукерцы да  
адной трэці геалогіі — так званыя ўжываемыя ў ежу каменны  
тальк, барыт і інш. У пачат-  
ку стагоддзя мы выкарыстоўва-  
лі не больш адной трэці элемен-  
таў мендзелесўскай табліцы, за-  
раз жа асвоена больш чатырох  
пяціх гэтаў табліцы. А што та-  
кое табліца Менделеева ў пры-  
кладным разуменні — гэта перш за ёсё геалогія, бо ёсё  
хімічныя элементы мы чэр-  
пем з матухні Зямлі.

Моцнай, багатай, незалежнай  
лічыцца краіна, якая багатая  
мінеральнай сыр'янай. Калі  
апошній ілма або яе вельмі ма-  
ло, такалі краіна, нигледзічы  
на ступень яе развіція, заўсёды  
будзе ў залежнасці ад іншых  
краін. Наша Радзіма валодае  
практычна інвентаральнымі  
пасасамі ўсіх 92 элементаў у  
всіх іх мінеральных формах.  
Яшча не так даўно лічылася,  
што ў нас няма і не можа быць  
алмазаў і ў гэтых адносінах мы  
працяглі час быў ў прын-  
яжальной залежнасці ад капіталь-  
ных краін. Але вось гео-  
лагіі далі краіне алмазы, больш  
таго, нашы месцанароджэнні  
аказаліся буйнейшымі ў свеце.  
І залежнасць краіны па алмазах  
ператварылася ў краіну,  
якая дыктуе сусветныя цэны на  
гэту сыр'янину. Мінеральныя  
ресурсы — гэта перш за ёсё гео-  
логія, менавіта яна стаўці іх  
на службу Радзіме, бо міне-  
ральныя ресурсы — абект вы-  
вучэння геалогіі, іх выяўленіе і  
заносі — асноўная практик-  
тальная задача геалогіі. Значыць  
геалогія, узварененіе яе развіція  
у многіх вызначаюць магут-  
насці і незалежнасці дзяржавы.  
Вось што такое геалогія ў жыц-  
ці асобных народаў, асобных  
дзяржаў.

А як аbstаць справы ў ад-  
носінах навукова-пазнавальнага  
значэння геалогіі? Так, геалогія  
не фундаментальная наука, але  
яна адзыгрывае налакальну ролю  
у развіціі матэматычнага  
нагляду светапогляду, бо яна па-  
стаўляе найбольшую колькасць  
абвяржэнніў ідзялізму, разліг-  
наму цемпрашальству. Геалогія —  
наука можа быць найбольш  
блізкая чалавеку, бо яна выяў-  
ляе заканамернасці будовы, гі-  
сторыю ўзнікнення і развіція  
нашай планеты, прарадзільні-  
ці ўсіго жывога на ёй. Вось  
чаму вынікі геалагічных  
даследаваній такія блізкія  
коінаму чалавеку, незалежна ад  
іх спецыялізацыі і ўзроўню  
культурнага развіція.

Служка геалогіі, і жрэц-гео-  
лаг. Менавіта геолаг, яго веды,  
яго энтузізм, яго самаахвяра-  
ваніні адкрываюць таініці  
зімніх петраў, вылупляюць за-  
лекі карысных выкапіў, пры-  
мушаюць іх служыць чалавец-  
тву. А яны наддэйна схаваны  
прыродай і знаходзіцца або на  
вялікай глыбіні, або ў вельмі  
аддаленых, фізічна цяжкіх да-  
ступных, мала ажытых раёнах.

(Заканчэнне на стар. 2).

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТФОМА, РЭКТАРАТА, КАМИТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА  
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 12 (108)

Субота, 8 красавіка 1972 г.

Год выдання 3-ці  
Цана 2 кап.

## ПАСПЯХОВА

У сакавіку праходзіў тыдзень  
задачы Ленінскага заліку. Гэта  
паддэя не мінула і нашу гру-  
пу. Яшчэ ў пачатку навучаль-  
нага года наші рабяты сталі  
рэштавацца да гэтага дня. Кожны  
з нас прыняў асаўсты аком-  
плексны план, у якім былі за-  
пісаны нашы абавязацельствы.

Камсамольская арганізацыя  
групы таксама не заставалася  
паслічн. Штотыдэв аправа-  
дзіліся палітіфармациі і час-  
та праходзілі гутаркі і дыслу-  
стры, аб міжнародным станові-  
шчы, у якіх студэнты акты-  
на прымалі ўдзел. Вялікая ро-  
ля была адведзена работе па  
пашырэнню паспяховасці.

На здымку: В. Логінаў і А.  
Рэшатай — студэнты 3 курса —  
на занятках па петраграфіі кры-  
шталічных парод.

Л. ЛУЦЭНКА,  
студэнт III курса.

## ПА УНІВЕРСІТЭТУ ВІНШУЕМ!

Калектыв Гомельскага  
дзяржаунага універсітэта  
горача віншует рэктара  
Уладзіміра Аляксееўіча  
БЕЛАГА ў сувязі з а-  
браннем яго правадзейным  
членам Акадэміі Навук  
Беларусі ССР і жадае  
далейшых поспехаў на  
карысыць нашай Радзімы!

Калектыв гісторыка-філа-  
лагічнага факультэту віншует  
вікладчыку кафедры рускай  
і беларускай мові Зінайду Ан-  
тонаўну Ляксенціну з паспя-  
ховай абароной кандыдатацкай  
дисертаты.

## У МЯСЦКОМЕ

4 красавіка адбылося чар-  
гове пашыранне пасядзін-  
не мясцовых камітэтаў.

Справа здачай ат-  
тестаў на дзялішаму паліп-  
шэнню грамадскага харца-  
вания ў студэнцкай сталовай  
і буфетах універсітэта  
выступіў загадчык сталовай  
Г. В. Логінаў.

Пра выкананне пагадненія  
па тэхніцы бласкі і ахове  
працы за першы квартал  
1972 года дзялішаму інжынер  
із аховы Ф. Сцілеў.

Старшыня мясцовых камі-  
тэта Ф. Ф. Ганчарль расказаў  
аб падрыхтоўцы і правядзен-  
ні свята 1 мая.

Адказны за культурна-ма-  
савы сектар мясцокама Г. К.  
Барысаў паведаміў пра тое,  
як арганізавані адвачынік  
членамі прафсаюза.

У сувязі з выбыццём  
С. І. Майлічкі скратаром  
мясцокама абрана Б. М. Кас-  
цючонкава. У члены прафса-  
юза прыніяты О. Т. Марты-  
ненка.

Па ўсіх абмеркаваных пы-  
таннях прыніяты адпаведны  
решэні.





# З СЯМ'І ШУКАЛЬНІКАЎ!

## АГУЛЬНЫМІ НАМАГАННЯМІ

Аб спрахах на факультэце мяркуюць, у першую чаргу, па паспаховасці. Паспаховасць на нашым факультэце значна пашыралася ў парадніні з першымі крокамі ва ўніверсітэце.

Зімовую экзаменацыйную сесію наш факультэт закончыў нядзярня, але і не бліскучая. Сядзіння паспаховасца факультэта роўна 93,3 працэнта. Гэта на 5,9 працэнта лепш, чым у мініятурыдной власновону сесію. Нягледзячы на парадніна высоці працэнта паспаховасці, мы займаеся ўсюго толькі пяты месец. Большасць студэнтаў, якія нездавальняючы адзнакі, тут жа ў ходзе сесіі іх выправілі.

Як заўсёды, асабліві увагі патрабуюць першакурснікі, таму што яны атрымліваюць больш за ўсіх нездавальняючых адзнакі у першыя сесіі і цягнуць факультэт на «нізы» па бягучай паспаховасці. З імі вялікую работу праводзіць камсамольскае бюро, студэнцкі актыў факультэта, дэканат і вядучыя выкладчыкі.

Так, напрыклад, у мінулым семестры на першым курсе быў курсавы сход аб атм., як лепши ладрыхтавацца да экзаменаў і як найбліжы разыгнільна выкарыстаць свой рабочы час. На ім выступілі многія выкладчыкі і выдатнікі з старэйшых курсаў.

Агульнымі намаганнямі факультэта, камсамольскай і прафсаюзнай арганізацыямі, кантраляюцца своечасовая здача бягучай паспаховасці, наведваемасці заняткі. Былі прааналізаваны вынікі сесіі, бягучай паспаховасці і наведваемасці за мінулы семестр. Выяўлены найбліжы слабы студэнты, над якімі ўзята персанальная шэфства. На факультэце створаны савет выдатнікаў і акадэмічна камісія.

Другі семестр значна цяжкі зімовата. Таму неабходна мабілізаць усе сілы, нашу волю, каб на ўсёзібраені сустэрэць вясновону сесію. Для гэтага неабхідны паўсядзённы кантроль, непрыміримая барапб'я з гультамі і абікамі, чаму ў значайні меры садзейнічаюць «балавы лісток» і наша настенная газета.

**В. ІВАНЦОУ.**  
студент 3 курса.

## СТАЛА ТРАДЫЦЫЯЙ

На нашым факультэце стала ўжо традыцыйная працэсія свято «агеньчыкі».

У гэтым годзе студэнты, выкладчыкі і гості сабраліся на «агеньчыкі» другі раз. Перадтварылася зала студэнцкай стадіёй. Па-святочнаму накрытыя столікі, прыгожа аформленыя сцены (развесаныя на іх плакаты з гумарам расказываюць пра нашу будучую прафесію) багата святла і музыка, — усё гэта стварала прыгубніты настрой.

Ітак, тайга чакае заутра, а пакуль хатні ўтулак «Агеньчыкі».

Першае слова на «Агеньчыкі» было прадстаўлена нашаму госцю рэктару ўніверсітэта акадэміку У. А. Белому, які горача павіншаваў усіх выкладчыкаў і студэнтаў факультэта з выдатнымі святамі. Ен гаварыў, абы вялікі ролі геолагіі сёняшняга дnia, а таксама адзначыў узрастуючыя перспектывы гэтаі науки ў недалёкім будучым.

Гасцімі нашага «Агеньчыка»

былі таксама работнікі Гомельскага геофізічнага треста, з якімі мы пастаўлімівамесці сувязі.

З першых жа мінут на «Агеньчыкі» ўстановілася цэпляя непрымусовая атмасфера. На прагніце ўсяго вечара прыцягваўся конкурс на лепшае выкананне песні. Прыз атрымалі студэнты 5 курса В. Каменскі, якія вельмі прынікнёны і своеасаблівай выкананіі песьні. Але асабліва многа песьні спевалі калектыву. То ў адных, то ў іншых канцы залы ўспыхвалі задорная студэнцкая песьня.

Асаблівую актыўнасць у выкананні песьні прыніялі студэнты I і IV курсаў. У першынках паміж песьнямі танцавалі, гучалі вершы абы геолагі, а бахрані, абы рамантыцы. Гледачы доўга аплодыравалі чыталінкам, студэнтам III курса В. Іванцоу і В. Камека.

А калі видучы «Агеньчыка» Г. Ізісон папрасіў наших выкладчыкаў успомніць і расказаць усім пра які-небудзь цікавы

## ПОСПЕХІ—ЮБІЛЕЮ

Ленінскі залік. Па распрацаванай камітэтам камсамола тэматыцы кожны тыдзень у студэнцкіх групах праходзяць палітінфарматы. Вядуть іх самі камсамольцы.

Даволі актыўны ўдзел прымаюць студэнты нашага факультэта ў грамадскім жыцці ўніверсітэта. Многія наведваюць школу маладога лектара, дзе вучнаца авалодваць лектарскім майстэрствам, пішуць даклады на грамадска-палітычныя тэмы, з якімі потым будуть выступаць перад населеннем. Так, толькі за час

зімовых кайкіў было прачытаны перад населеннем Гомельскай вобласці 12 дакладаў.

У маі Усесаёзная піянерская арганізацыя будзе адзначаць сваё пяцідзесяцігоддзе. Камсамольцы геалагічнага факультэта ўдзельнічыць над піянерамі школы № 16. Дапамагаючыя яны ў падрыхтоўцы свята, а таксама ў правядзенні Усесаёзнага марша піянеры, прысвечанага 50-годдзю піянерскай арганізацыі імя У. І. Леніна.

Мы ўмеецца не толькі добра вучыцца, але і змястуно адпачываць. Пры-

кладам таму апошні «агеньчык», які быў праведзены ў гонар Дня геолага, а таксама канцэрты ў шыфру — геофізікаў.

Зараз на факультэце ажыўлялася работа па інтэрнацыянальному выхаванню моладзі ў сувязі з падрыхтоўкай да святкавання 50-годдзя ўтварэння СССР. Камсамольцы нашага факультэта прымаюць павышаныя авабязцельствы, каб з выдатнымі поспехамі сустэрэць гэты слáўны юбілей.

**С. АБРАМАУ,**  
студент 2 курса,  
намеснік скаратара  
камсамольскага бюро.

## ГАНАРЫМСЯ!

Вось ужо амаль год, як мы вучымся на геалагічным факультэце нашага ўніверсітэта. Мы ганарымсъ, што з'яўляемся студэнтамі геолагічнага факультэта, лічычы яго лепшымі ўніверсітэце, што вядома, уласціві і студэнтам іншых факультэтаў. Але ў гэтага дні, калі ёсць наша краіна супрэзія Дзень геолага, мы з асаблівай гордасцю адзначаем, што ў хуткім часе і мы ўявляемся ў вялікую армію савецкіх геолагаў і будзем уносіць свой уклад у развіціе геалогіі нашай краіны.

Вядома, да гэтага часу яшчэ вельмі далёка. Але мы паствуපали сіды нездарма, таму што ведалі, якую спецыяльнасць наўмыслемае. Хаця мы мелі невялікае прадстаўленне аб нашай будучай прафесіі, то цяпер разумеем, што геолаг — гэта не толькі барадач-рамантык, гэта ў першую чаргу працоўнік, якія чакаюць вялікія цяжкісці.

Зараз мы толькі на першым курсе, яшчэ многа вучыца. Уперадзе вельмі многа цяжкісці, яшчэ не адну сесію даваць даследацца перажыццем.

Дык пажадайце нам добрага шляху!

Студэнты I курса.

На здымку: першакурснікі на практичных занятках.



## ГАРЫЦЬ СВЯТЛО Ў ЛАБАРАТОРЫ

Другая група трэцяга курса па праву ліцыца лепшай на геалагічным факультэце. Гэта яшчэ раз пасцердзіла зімовая сесія, калі наша група паказала высокія вынікі: стопранцінага паспаховасці, сярэдні бал вышэй 4. Але інтэрэсы наших рабят не абміжоўваюць рамкамі вучэб-

най праграмы. Многія карпатліва і настойліва займаюцьца ў навуковым студэнцкім таварыстві.

Позна гарыць свято ў лабараторыі петраграфіі крысталічных парод. Схілшыўся над бінакулернымі лупамі і ўзбройшыўся іголкамі «калдуноў» над шліхамі I. Баравік, А. Глазоўскі і В.

Хрушчоў. Яны займаюцьца ў секцыі мінералогіі пад кірауніцтвам кандыдата тэхнічных наўук Ю. А. Балакірава. У работе прадзялізваны заканамернасці і змяненіі ў часе гідрадынамічных параметраў пластовых сістэм падсолевых адкладанняў.

У выніку абагульнення шматмесячнай працы былі адкрыты цікавыя заканамернасці зроблены выкладчыкі, якія заслугоўваюць увагі.

Навукова даследчая дзеяльнасць кафедр геафізаціі звязана з распрацоўкай нафтавых месцаў для працягу навуково-даследчай работы на больш высокім узроўні.

**А. РЭШАТАУ,**  
студент 3 курса.



НА ЗДЫМКУ: студэнтка першага курса Вера Болдырава праводзіц даслед.

## БАЯВЫ ПАМОЧНІК

Наш факультэт малады, але нам ёсць чым ганарыца. У нас шмат выдатных студэнтаў, шмат цікавых спраў.

Але, на жаль, прыходзіцца

канстатаваць, што ёсць лічэ ў нашым калектыве 1 недахопы, З імі бязлітасць в аюе «Баявы лісток». На яго старажынках крытыкуюцца пядбайні студэнты, лікі педобра- сумленна ставяцца да сваіх асноўных авабязкаў. Сатырычны

лісток сочыць за станам быту студэнтаў, за іх вучобай. Цікава дадавацца айбонам і пра- гульшчыкам ад «Баявога лістка».

Шмат увагі надаюць выпу- ску сатыричнага дадатку да на- сценной газеты «Іскатель». Та-

мара Астроўская 1 Валерый Парошын. Нумары, выпушча- ныя іх рукамі, засёды пры- гнагаюць увагу чытачу. Да- датак маладычча афармляецца.

В. БАНДУН,

студэнт 2 курса, рэдактар настенай газеты



Практыканты ў мінуты ад-  
пачынку.

## НА ПРАКТЫЦЫ

Першы курс для студэн- таў-геолагаў заканчиваецца практыкай па тапа- графіі і агульной геологіі.

Маршрут практыкі праходзіць па малигічных месцах Беларусі і Украіны. Большасць з нас упершыне сустрэлася з жыццём і работай у полі. Ледзь паспее ўзы- сці сонца, як дзяжурныя па лагеру абліяле падём. Як не хацела спачатку пакідаць цэллы спальни мірошкі. Але ўсе ведалі — уперадзе поўны клопатаў дзень — ра- бота не чакае. І наступова дыскладны распарадак дні стаў звычайнім і неабходи-nym.

Пасля снагата снедані ішлі брыгады ў маршрут. Упершыню тое, абы чым мы пачуць на лекцыях, нам прадсталла зрабіць на прак-

тыцы: разбіваць палігоны, пранкладваць тэадалітныя і нівелірныя хады, рабіць дымку.

Пад кіраўніцтвам вопыт- найшага геадэзіста М. І. Чы- чына і іншых выкладчыкаў тапографічна практыка пас- піхова завяршилася. Каме- ральная работы і абарона справацца паказалі, што ўсе студэнты набылі цвёрдыя навыкі па тапографіі.

Нядоўгім быў і адпачы- нак. І вось мы зноў у шляху. Геолагічна практыка была цікавай тым, што мы пастаўлілі пераїздкі з ме- сца на месца. Каўеры, ра- вы і рэкі — ўсё гэта прад- стаяла апісаць, зрабіць зама- лёўкі, фатаграфіі. З энтуз- ізмам стукаючыя малатком,

студэнты шукалі і знаходзі- ли цікавыя ўзоры горных парод і мінералаў.

Вялікую дапамогу нам аоказалі вопытныя геолагі Н. К. Бабкоў, навуковы кіраўнік практыкі, кіраўнік груп М. Д. Башняковіч, Л. Ф. Красноў і іншыя.

За шматгадовую работу ў геологіі ім давалося не раз

быць у цяжкіх экспедыціях,

прайсці пешшу не адну

сотню кілометраў. Яны з

радасцю дзяяліся вопытам

з тым, у каго ўсе лічэ ўпе-

радзе.

Першая палівая практы- ка. Для кожнага з нас стала звычайнай паставіць палат- ку, у любое інворэче разве-

ці касцёр, зварыць абед

і г. д.

Доўга мы будзем успам-

наца начынья кастры 1.. пес-

на.

Заканчываеща другі курс. Уперадзе яшча больш цяж- кі і адказная практыка па геакартаванні. Нас чакаюць варшыны Каўказа, леднікі і цясны, хрыбы і скалы. І мы ведаем, што ў гэтых цікавых умовах нам дапамо-

гуть моцныя руки сябра.

У. ШАУЦОУ,

студэнт 2 курса.

## СЯБРУЕМ СА СПОРТАМ

За кароткае існаванне фа- культета спартыўнае жыц- з кожным годам расшира- ецца. Студэнты факультета прымаюць удзел у спор- ніцтвах на першыство уні- версітэта па валейболу, баскетболу, цяжкай атлеты- цы, шахматах, лёгкай атле- тыцы.

У час вучэбна-палявой практыкі студэнты право- дзяць таварыскія суперні- цтва па валейболу, футболу з калгаснымі, саўгаснымі і заводскімі камандамі.

У апошніх спартыўных лыжках і баскетболу каманда нашага факультэта заняла чацвёртае месца, але вынік мог бы быць лепш, калі б студэнты ста- віліся больш сур'ёзна да такіх спартыўстваў.

Заставацца пажадаць, каб каманды ў будучых спор- ніцтвах па цяжкай атлеты- цы, гімнастыцы і лёгкай ат- лятыцы выступілі добра і парадавалі поспехам сваіх таварышаў.

А. БАБІНА,

студэнт II курса.

## НА БУДОУЛІ Ў КАЛГАСЕ

«...А строителям и поз-  
там сняться новые горо-  
да».

Маленькі аўтобус з цяжкасцю прарабаўся па- цярнёй з выбойнамі да- розе. Пры святле фар су- стрэчных машын можна было разгледзець твары пасажыраў. Маладыя, за- гарэлія, з аганьком у вачах. Грукат матора за- глушалі разудальныя песні, нехта падыгрываў на гі- тары.

Так началі 23 студэнты 3-га курса геалагічнага факультэта свае летнія камікулы. Праўда, камікулы незвычайні: мы прыехалі на будоўлю ў саўгас «Камуніст» Ель- скага раёна, у яго будучую цэнтральную сядзіб-bu, якія прадстаўляюць ся- пер будэўнічыя пляцоўкі, скапленне тэхнікі і цэглы да кала трох дзесяткаў хутарскіх домікаў.

Жылі ў палатках (мы прывыклі). За два месяцы вучэбнай практыкі па геакартаванию мы ад- выклі ад мяккіх пасцелей, ад хатніга ўтулку.

Праўда, не вельмі пры- смена было спаць на не- звычайнай пасцелі, ба- начыся яшчэ да таго ж, каб там не апнуўся жабы. Затое неапісаная была наша радасць, калі пе- райшлі жыць у вагончы- кі, таму што восень дава- ла сябе адчуць. Усё час- цеп ішлі дажджы і стана- віліся холадна. І буду-

чым геолагам таксама было халодна.

Працоўная будні. Не ўсё было роўна і гладка. Мы ж не мелі амаль ні- якіх навыкі ў будаўні- чай справе.. пачалі клад- ку цэглы, паклалі да дзе- сяцікрадаў і.. давялося разбрэцы сценку (эр- блена няякансна). Гэта было ўдарам. Прыехалі ж будаваць і раптам ба- чым, што пакуль праца- ваць не можам, правіль-ней, не ўмеем. Балюча было глядзець на абломкі цэглы, якія размешчаны на месцы няўдала ўз- ведзенай сцяны. «Наву- щыца рабіць якасна!» — было нашым дэвізам у гэтыя дні. Працаўвалі як апантаныя. Стомленыя, часам злосныя ад вяўдач, потныя, брудныя вярталі- ся рабты ў свой «дом». Працаўвалі нават па нядзелях, калі так хацела- ся адпачыць, папарыца ў лазні, пазагараць, пачытаны. «Вось упартая, вось непаседы!» — гава- рылі мясцовыя жыхары. А мы вярталіся дадому і думалі, што так мала зрабілі за прайшоўшы дні.

Усе такія розныя, і ўсе та- кія адноўкаўшы, з вя- лікім працоўным энтуз- ізмам працаўвалі рабты. Услед за гаркотамі прый- шлі і радасці, мы наву- чыліся працаўваць. І наш абект-гараж быў пабу- даван на месяц раней

тэрміну. А працаўвалі мы ўсё гэта два месяцы. Гэта была перамога. Людзі, якія не верылі ў нашы магчымасці, пераканалі- ся ў адваротным.

Не падумайце, аднак, што ў нас зусім не было вольнага часу. У сутках ўсё-такі 24 гадзіны. Мы вельмі любілі варыць юшку па нядзелях. Устануць рабты на досвітку, наловіць рыбы, а ўвечера ўсіх чакае непаўтор- ная вячэра ў незвычайнім доме. Гарачыя спрэч- кі ля начнога кастра, песні, што несліся па ўсяму наваколлю, жарты, смех..

А ў памяць аб сабе мы пакінулу яшчэ тая вече- ры сустрэч з будаўнікамі, рабочымі, якія правялі разам з імі. Пакінулу час- цінкі сваіх сэрцаў. Нездарма, кажуць, на мес- цы, якое мы наведаем, заўсёды пакінем часцінку сябе.

Мы не будаўнікі. Мы будучы геолагі. Але мы з гонарам выканалі ўзя- тыя нашы авабязацель- ствы, мы з гордасцю ўспамінаем нашы камікулы- праведзенны ў далёкім кутку Палесся, наш студ- ёнікі будаўнічы атрад. Новыя ж гарады сняца- не толькі будаўнікам і пастрам.

М. ЦАЦЕРЫЧ,  
студэнт 3 курса.



## ЯКАСНЫЯ ЗМЕНЫ

СНТ геалагічнага факультэта гэтак жа маладое, як і сам фа- культэт. За два гады свайго ис- навання студэнты навуковы- тарысты аформіліся арганізаційна, вырасла колькасць. У першы год свайго існавання аўдзінала 30 студэнтаў, якія працаўвалі ў трох сечках. У цвердзін час у СНТ больш 50 студэнтаў, якія ўдзельніча-

юць у работе 5 сечкі агуль- най геолагіі, у асноўных працу- юще студэнты 1—2 курсаў, у сечках гідроаэрогіі, гідроды- намікі, інженернай геолагіі, у сечках петраграфіі, мінерало- гіі, геахіміі і карысных выкапа- ній — студэнты старшых курсаў.

Значна змяніліся і работы, выкананыя студэнтамі ў сечках

якіх. Так, у мінулым годзе ў асноўных усіх работах, што насту- пілі на конкурсі студэнтічных на- вуковых работ, наслід рэфера- турыхарактэр, на слётцы ж конкурсі настуپілі 24 навуковыя работы, напісаныя на аснове вы- вучэння фактычнага матэрыялу. На ўніверсітэцкім конкурсе вы- лучана 13 работ, з якіх толькі 2 з'яўляюцца рэфератыўнымі. Гэта сведчыць, што якасны змены ў работе СНТ геалагічнага факультэта. Аднак у работе

СНТ ёсць 1 недахопы, асноўным з якіх з'яўляецца слабасць ўні- вучэння ў навуковую работу студэнтаў 1—2 курсаў. Пакуль іх недахопы працягнуцца работы СНТ на факультэте. Выправлэнне гэтых недахо- піў дапаможа яшчэ лепш арга- нізаціўна работу таварыства і прыцініць да яе больш студ- ёнікі.

Л. ГУЛІС,  
старшыня СНТ  
геалагічнага факультэта.

Вясновы дзень.

І сонца ззяе.

У сэрцы кожнага —

Вясна.

Здымкі, змешчаныя ў из-  
намы, зрабіў А. Рудчанка.

Рэдактар М. ВОІНАУ.